

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 182 (5258)
ПАНЯДЗЕЛАМ
12
ЖНІУНЯ
1935 г.
Год выдання XVIII

Мы вітаем растуцае імкненне сярод соцыял-дэмакратычных рабочых да адзінага фронту з комуністамі. У гэтым факце мы ўгледжваем рост іх рэвалюцыйнай свядомасці і пачатак перамагання расколу рабочага класа.

(З даклада тав. Г. ДЗІМІТРАВА на VII кангрэсе Комуністычнага Інтэрнацыянала)

АБ ХОДЗЕ НОВАГА НАБОРУ І ПАДРЫХТОУЦЫ ДА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА ВНУ, ВТНУ І ТЭХНІКУМАУ

Пастакова ЦК КП(б)Б

Праверкай ЦК КП(б)Б і інст-
руктарам ЦК ВКП(б) у раёне ВНУ,
ВТНУ і тэхнікумаў ходу новага
прыёму і падрыхтоўкі да новага
навучальнага года ўстаноўлена:

а) адсутнасць з боку наркаматаў і ўпоўнаважанаў кіраўніцтва ў справе правядзення новага набору студэнтаў у навучальныя ўстановы і падрыхтоўкі да новага навучальнага года (неправільна не ў належны парадок інтэрнацыянай, вучэбнай плошчы і т. д.);

б) наяўнасць у рабоце дырэктароў ВНУ і тэхнікумаў самацэку і перадачу прагляду асабістых спраў і асабістых гутарак з нова-паступаючымі студэнтамі дзюжарным асобам і тэхнічнаму апарату, нізкі ўзровень правільных іспытаў, адсутнасць у іспытных камісіях прафесараў, а таксама адсутнасць належнага кіраўніцтва з боку дырэктароў самім працэсам іспытаў;

в) у рабоце партыйных камітэтаў праўдана поўнае нераўменне важнасці правядзення новага набору, партыйныя камітэты ніякай партыйна-масавай работы з нова-паступаючымі не праводзяць (абмежаваліся прадстаўніцтвам сваіх членаў у пасяджэннях шрыёмых камісій), забылі мінулыя ўрокі спраты партыйна-класавай пільнасці (Горакі сельгасінстытут і другія вышэйшыя і сярэднія навучальныя ўстановы), у выніку чаго контррэвалюцыйныя і нацэмаўскія элементы сяжалі ў ВНУ і тэхнікумах да апошніх курсаў;

г) інстытуты і тэхнікумы нічога не зрабілі па вонкаваму афармленню аўдыторыяў і інтэрнатаў, шрызначных для абслугоўвання ходу прыёму, у стварэнні ўтульнасці, у арганізацыі оустрач паступаючых у навучальныя ўстановы, у разлічэнні масава-палітычнай і

правілі поўную безудзельнасць са свайго боку ў справе дапамогі ВНУ і ВТНУ па правядзенню новага набору;

е) аддзелы ЦК КП(б)Б, гаркомы і райкомы партыі не забяспечылі дастатковы кантроль за рэалізацыяй рашэнняў партыі і ўрада па правядзенню новага набору і падрыхтоўкі да новага навучальнага года.

Выходзячы з гэтага ЦК ВКП(б) пастанаўляе:

1. Адмяніць, як няправільнае, рашэнне парткома ВПІ ад 2 жніўня, якім перададзена партыйна-масавая работа сярод паступаючых старшын прафкома замест сапраўднай мабілізацыі партыйных, комсамольскіх і профарганізацый на разгортванне палітыкаваўчай работы сярод нова-паступаючых у ВНУ.

2. Указаць дырэктарам: ВПІ — тав. Мельцэру, БДУ — тав. Дзявляну, лопыцкага тэхнікума тав. Лагуценка (а таксама папярэды ўсіх дырэктароў ВНУ, ВТНУ і тэхнікумаў) на іх выправільныя адносіны да прыёму новага набору студэнтаў і перадавер'е другаралным асобам і тэхнічнаму апарату прагляду нова-прымаемых на вучобу.

3. Папярэды ўсіх дырэктароў ВНУ, ВТНУ і тэхнікумаў, што яны нясуць персанальную адказнасць перад Цэнтральным Камітэтам за кожнага прымаемага студэнта.

4. Даручыць усім гаркомам КП(б)Б, на тэрыторыі якіх знаходзяцца навучальныя ўстановы, неадкладна абмеркаваць усё мерапрыемства ў сувязі з новым наборам, у прыватнасці Менскаму гаркому КП(б)Б, разгледзець пытанне аб рабоце сакратароў парткомаў навучальных устаноў (БДУ, ВТНУ, тэхнікумаў і інш.)

шы неадкладна наладзіць масава-палітычнае абслугоўванне паступаючых у навучальныя ўстановы.

5. Указаць наркомам: асветы — тав. Чарнушэвічу, мясцовай прамясловасці — тав. Балціну, земляробства — тав. Бенюку і ўпоўнаважанаў кіраўніцтва — тав. Малочна, што яны не прынялі дастатковых мер і не правялі неабходнага аператыўнага кіраўніцтва ў правядзенні новага набору і падрыхтоўцы да новага навучальнага года ў вышэйшых навучальных установах і тэхнікумах.

Абавязаць адпаведныя наркаматы ў найкарацейшы тэрмін выправіць гэтыя недахопы і праз дэкаду далажыць бюро ЦК аб прынятых мерапрыемствах.

6. Адзначыць, што ЦК ЛКСМБ недастаткова арганізаваў работу з новым наборам, што неабходна ў бліжэйшы час неадкладна выправіць, разгарнуўшы шырокую палітасветную работу сярод паступаючых у ВНУ моладзі.

7. Абавязаць рэспубліканскі і мясцовы друк забяспечыць асветленне ў друку і дапамогу ВНУ, ВТНУ і тэхнікумам у справе правядзення новага набору і падрыхтоўкі да новага навучальнага года.

8. Прыняць да ведама, што СНК БССР вылучана спецыяльная ўрадавая камісія для разгляду і вырашэння пытанняў матэрыяльнай базы навучальных устаноў у сувязі з новым наборам (вучэбная плошча, інтэрнаты і т. д.).

9. Даручыць аддзелам ЦК забяспечыць кантроль за рэалізацыяй гэтага рашэння і к і верасня прадставіць дакладную звестку аб выніках ажыццяўлення гэтых мераў.

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

Дзеньнік вячэрняга пасяджэння
10 жніўня

Вячэрняе пасяджэнне адкрываецца роўна ў 6 гадзін пад старшынствам тав. Тэрэза.

Прадстаўнік комуністычнай арганізацыі Эльзас-Латарынгі тав. Фрыдрых у сваёй прамове ўказвае на складаную абстаноўку ў гэтай пагранічнай вобласці, якая знаходзіцца пад непасрэднай пагрозай фашысцкай экспансіі. Тав. Фрыдрых радам прыкладаў ілюструе поспехі антыфашысцкага руху ў Эльзас-Латарынгі і запэўняе кангрэс, што комуністы Эльзас-Латарынгі не дапусцяць ператварэння гэтай правінцы ў плацдарм французскіх ці германскіх фашыстаў.

Наступны прамовеца — дэлегат кампартыі Японіі Танака — палымаецца на трыбуну пад пром апладысментаў, якія пераходзяць у авацыю. Тав. Танака асабліва падкрэслівае важнасць дэсага супрацоўніцтва з комуністычнай партыяй Кітая.

Затым з яраі і поўнай зместу прамовай аб важнасці прыцягнення працоўнай інтэлігенцыі на бой пролетарскага адзінага антыфашысцкага фронту выступіла тав. Гопнер (ВКП(б)). Яе прамова не раз прарывалася апладысментамі і была выслухана з велізарнай увагай.

Абавяшчаецца перапынак на 10 мінут.

Тав. Борхес (комуністычная партыя Чылі) апісвае працэс стварэння народнага фронту ва ўжо-

вах спалучэння нацыянальнай барацьбы з барацьбай супроць заможнага імперыялізма пад лозунгамі аграрнай і нацыянальна-дэмакратычнай рэвалюцыі.

Тав. Міхаль (КІМ) характарызуе становішча моладзі ў капіталістычных краінах ва ўмовах беспрацоўя і бесперспектыўнасці. Указаўшы на неабходнасць работы ўнутры розных масавых арганізацый, тав. Міхаль заклічвае выражэннем упэўненасці, што пад лідэрствам кіраўніцтвам Камітэра і пры падтрыманні саасобных партый, комуністычных саюзаў моладзі вырашаць вялікія задачы, якія сталяць перад імі.

Тав. Додэн (комуністычная партыя Алжыра), гаворачы аб формах стварэння адзінага фронту ў гэтай краіне, апісвае актыўную дзейнасць фашыстаў у Алжыры і іх спробы прыцягнуць сімпатыі туземнага насельніцтва.

Апошнім на вячэрнім пасяджэнні выступіў тав. Відман (комуністычная партыя Аўстрыі). Пад апладысментамі кангрэса ён гаворыць аб поспехах аўстрыйскай кампартыі ў справе стварэння адзінага фронту ў Аўстрыі.

На гэтым вячэрняе пасяджэнне закрываецца. Працяг спрэчак на дакладу тав. Дзімітравы — 11 жніўня.

Дзеньнік ранішняга пасяджэння 11 жніўня

На ранішнім пасяджэнні, якое адкрылася пад старшынствам тав. Тэрэза, першым выступіла тав. Ой Ян-сін (кампартыя Кітая), які, указаўшы на поўнае банкруцтва ўнутранай і знешняй палітыкі галандскага рысуе карціну нястрымнага зруху, пры дапамозе якога кітайскі фашызм змагаецца з рэвалюцыйным рухам унутры краі-

Францыі) гаворыць аб важнасці работы комуністычнай партыі ў вёсках: поспех у барацьбе з фашызмам залежыць ад таго, ці зможам мы прадухіліць праціўленне фашызму ў вёсках, — гаворыць тав. Рэно Жан. Тав. Рэно Жан у заключэнне фармулюе праграму патрабаванняў селянскага народнага фронту.

ПАХАВАННЕ ІВАНА ПАУЛАВІЧА ТАУСТУХІ

Почту 10 жніўня цела Івана Паўлавіча Таўстухі было аддана крэмацыі. А раніцай у зал будынка ЦВК СССР, дзе ўстаноўлена ўрна з прахам, аднавілася шэсце працоўных сталіцы. У глыбокім бязмоўі развіталіся яны з вобшчыкам большэвіком, стойкім сынам партыі Леніна — Сталіна.

Акружаная жывымі кветкамі ўзвышаецца на пастаменце ўрна. Як і папярэдняй, у зале знаходзіцца таварыш на рабоце, сябры і блізкія сваякі вябошчыка. За ноч колькасць вянок павялічылася. Тут вянкі ад Цэнтральнага Камітэта ВКП(б), прэзідыума ЦВК Саюза ССР, інстытута Маркса-Энгельса-Леніна, МК і МК ВКП(б), прэзідыума ВПС, партвыдата ЦК ВКП(б), сакратарыята рэдакцыі «История гражданской войны» і іншых арганізацый.

Праз зал безупынна да 4 гадзін дня праходзяць пролетары сталіцы.

У апошній змоне ганаровай варты таварышы Кагановіч, Калінін, Чубар, Андрэў, Ежоў, Стэцін, Шкіратаў, Адаракі. Кіраўнікі партыі і ўрада аддаюць апошні доўг выпрабаванаму барацьбіту за справу комунізма.

У 4 гадзіны 50 мінут з зала выносяць вянкі. Жалобная працясія накіроўваецца на Красную плошчу. Катафалк з урнай нясуць таварышы Кагановіч, Калінін, Чубар, Андрэў, Ежоў, Стэцін, Шкіратаў, Уншліхт, Адаракі.

На Краснай плошчы ў суровай нерухомасці выстраіліся войскі. Прыблунчаны жалобныя спаті. Шматлікія калоны пролетарыяў сталіцы залюбілі плошчу.

Урна з прахам устаўляецца перад маўзалем. На левае крыло яго палымаюцца таварышы Кагановіч, Калінін, Чубар, Андрэў, Ежоў, Хрушчоў, Стэцін, Шкіратаў, Кульноў, Уншліхт і інш.

Жалобны мітынг адкрывае тав. Уншліхт. Першае слова ад імя Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і Цэнтральнага Выканаўчага Камітэ-

лаў у Наркамдзе нацыянальна-рэвалюцыйнай палітыку. Пазней ён працаваў у баявым штабе большэвіцкай партыі — Цэнтральным Камітэце, з'яўляўся бліжэйшым памочнікам тав. Сталіна, адцаваў справе партыі ўсе сілы і здольнасці.

Нас часам здзіўляла, — працаваў тав. Стэцін, — адкуль столькі энергіі, сілы ў гэтым хрушкім целе, якое падтачалася хваробай. Іван Паўлавіч Таўстуха натхняўся вялікай ідэяй нашай партыі, ідэяй комунізма, прыкладам таго, хто быў яго непасрэдным кіраўніком, прыкладам вялікага Сталіна. Ён, які гарэў на рабоце, быў барацьбітом сталінскай заклкі, сталінскай школы.

— Прашчай, дарагі таварыш і друг! Твае якасці большэвіка, ненахіснага барацьбіта, стойкага левіцка, адданага памочніка нашага вялікага Сталіна паслушаць нам заўсёды прыкладам, — заклічвае прамову тав. Стэцін.

Далей выступае дырэктар інстытута Маркса — Энгельса — Леніна т. Адаракі. Ён гаворыць аб тым, што тав. Таўстуха быў таксама буйным навуковым работнікам, палажыўшым многа працы на зборанне і выданне твораў Леніна. Лічце ў 1921 г. ён прымаў ўдзел у падрыхтоўцы першага выдання твораў Леніна, а ў далейшым адыпраў вялікую ролю ў падрыхтоўцы другога і трэцяга выданняў. Апрача таго, на працягу раду гадоў тав. Таўстуха любоўна збіраў усё напісанае Сталіным, падрыхтаваў к выпуску рад зборнікаў, артыкулаў і прамов таварыша Сталіна, якія з'яўляюцца настольнай кнігай кожнага большэвіка. Ва ўсёй гэтай рабоце ён паклаў высокую культуру, якая служыць для пашых навуковых работнікаў узорам таго, як треба выдаваць класікаў марксізма-ленінізма.

Ад МК і МК ВКП(б) выступае тав. Кульноў. Ён падкрэслівае заслугі вябошчыка ў барацьбе з усімі адхіленнямі ад левіскай лініі партыі. Маскоўскія большэвікі сці-

маўрыя элементы сядзелі ў ВНУ і тэхнікумах па асобных курсах;

мітатам за кожнага студэнта.

г) інстытуты і тэхнікумы нічога не зрабілі па воньваму афармленню аўдыторыі і інтэрнатаў, прызначаных для абслугоўвання ходу прыёму, у стварэнні ўтульнасці, у арганізацыі сустрэч паступаючых у навуцальныя ўстановы, у разгортванні масава-палітычнай і культурнай работы сярод паступаючых;

4. Даручыць усім гаркомам КП(б)Б, на тэрыторыі якіх знаходзяцца навуцальныя ўстановы, неадкладна абмеркаваць усе мерапрыемствы ў сувязі з новым наборам, у прыватнасці Менскаму гаркому КП(б)Б, разгледзець пытанне аб рабоце сакратараў парткомаў навуцальных устаноў (БДУ, ВПІ, медінстытута, політэхнікума) аб зрыве імі партыйна-масавай работы з новым наборам, абавязаў-

фрадавая камісія для разгледжання вырашэння пытанняў матэрыяльнай базы навуцальных устаноў у сувязі з новым наборам (вучэбная плошча, інтэрваты і т. д.).

9. Даручыць аддзелам ЦК забяспечыць кантроль за рэалізацыяй гэтага рашэння і к і верасня прадставіць дакладную заліску аб гэтым бюро ЦК КП(б)Б і аддзелу швола ЦК ВКП(б).

ВЫСУШЫЦЬ І ЗАШТАБЕЛЯВАЦЬ ТОРФ

Сезон здабычы торфу на зыходзе. Рад торфазаводаў, як «Большэвік», імя Даўмана, Лувскае, Дукоры і інш. выканалі свае заданні. Упершыню рэалізаван агульны план здабычы сістэмай прамкааперацыі.

нальна лепш, чым у мінулым, хоць надвор'е гэтага года куды горш. Да рэчы будзе прывесці такія факты. Што, напрыклад, у той-жа сістэме Белторфа на заводзе імя Гея высушана 68 проц. здабытага торфу, у Лувскім — 60 проц. (на 5 жніўня), а на такім заводзе, як «Свабода», усяго 23 проц., «Татарка» — 44,1 проц. і т. д.

Наогул тарфяная прамысловасць у гэтым годзе працавала больш арганізавана. Несумненна, ёсць поспехі ў асваенні механізмаў, у лепшай арганізацыі работы. Масава ўдзел рабочых у вытворчым паходзе імя тав. Гікало падняў на вышэйшую ступень спабодніцтва і ўдзяльніцтва. Палешылася культура і бытавое абслугоўванне тарфянікаў.

Справа, значыцца, не толькі і не столькі ў надвор'і, а ва ўменні працаваць, у арганізацыі работы, ва ўменні максімальна выкарыстаць кожны дзень і кожную галіну добрага надвор'я.

Зараз задача заключаецца ў тым, каб дні сезона, якія яшчэ асталося, максімальна выкарыстаць для паспяховага завяршэння здабычы па кожнаму асобнаму прапрыемству, кожнаму асобнаму віду прадукцыі.

Кажучы аб прычынах адставання ў сушыцы торфу, трэба перш за ўсё ўказаць, што частка гаспадарнікаў проста недаацэньвае работы па сушыцы і штабелюванню. Не адзінкавы выпадкі захавання голымі лічбамі здабычы, пагоні за знешнім эфектам, за атрыманнем магчымасці ва ўсеуслышанне заявіць аб выкананні плана. Але здабываючы торф нельга забываць, што гэта толькі палова зробленай работы, што астанаўліцца на поўшляху нікому не будзе дазволена.

Але вядома, што выкананнем плана торфаздабычы нашы задачы не вычэрпваюцца. Высокакасны анал спажывец атрымае толькі тады, калі здабыты торф будзе добра прасушан, заштабеляван, калі вільготнасць не будзе перавышаць устаноўленых норм.

Поспех сушыцы торфу ў велізарнай ступені залежыць ад умелага, рацыянальнага выкарыстоўвання рабочай сілы.

Уборка і сушка торфу — зараз рашаючае звязно ў рабоце кожнага завода. І вось на гэтым важнейшым участку ва ўсёй торфпрамысловасці нагледзіцца недапушчальнае адставанне.

Найбольш шкіднымі з'яўляюцца настроі распускаць рабочых па сканчэнні здабычы торфу. Вось кіраўнікі завода Дукоры вельмі заклапочаны арганізацыяй надыходзячых урачыстасцей з паводу сканчэння сезона. А між тым не менш 20 проц. торфу ляжыць у расцідзе, са штабелёўкай — яшчэ горш.

Па Белторфу на 5 жніўня было ўбрана ўсяго 34,8 проц. здабытага торфу. Па Белторфпрамсаюзу заштабелявана на гэта-ж чысло — 43,5 проц. Не лепшае становішча і па другіх сістэмах.

Яркім прыкладам няўмення маўрыяраваць рабочай сілай з'яўляецца Асінторф. Тут колькасць торфу, які знаходзіцца ў расцідзе ў тры разы перавышае ўстаноўленыя нормы. Ясна, што падобнае становішча зараз парушыла ўвесь ход жыцця завода, затармазіла ўсе вытворчыя працэсы.

Гэтыя лічбы кажуць аб сур'ёзнай небяспецы ператварэння часткі здабытага торфу ў некандыйную прадукцыю, аб небяспецы ўрона апаалаваму балансу рэспублікі.

Ад партыйных і прафсаюзных арганізацый патрабуецца сур'ёзна масава-палітычная работа каб замацаваць рабочую сілу да канца сушыцы. Трэба прадбачыць, што ці.

Дзе крыюцца прычыны такога вялікага разрыву паміж здабычай і сушкай торфу?

Ад партыйных і прафсаюзных арганізацый патрабуецца сур'ёзна масава-палітычная работа каб замацаваць рабочую сілу да канца сушыцы. Трэба прадбачыць, што ці.

Лейт-матывам часцей за ўсё гучыць спасыланне на дрэннае надвор'е. Але адгрываюцца на надвор'і аматарам гэтай справы не ўласна.

Да рэчы тут напамінь, што здабыча торфу, таксама як быццам не мала залежачая ад надвор'я, у гэтым годзе праходзіць непараў-

у часткі рабочых, працуючых на здабычы, могуць паявіцца настроі павінуць завод па сканчэнні сваёй работы. Замацаванне рабочых на працэсе ўборкі, сушыцы і штабелювання павінна стаць канкрэтным зместам спабодніцтва, выхавачай работы ўдзельнікаў паходу імя Гікало сярод усёй масы тарфянікаў.

Трэба ўмець выкарыстоўваць розныя катэгорыі рабочых на тых або іншых працэсах работы. Відавочна, што для жанчын больш падыходзячым будзе пад'ём, варочка, клеткі, у той час як мужчынскаму рабочую сілу больш метаэагодна выкарыстоўваць на штабелюванні.

Астакучыся на сушыцы торфу, рабочы ўстае перад новымі нормамі зарплаты. З мэтай лепшага асваення новых працэсаў і павышэння матэрыяльнай зацікаўленасці тарфянікаў, за імі захоўваецца на працягу першых 12 дзён розніца паміж ранейшай тарыфнай стаўкай. Захоўваецца і дыферэнцыраванае харчаванне. Гэтыя ўмовы павінны быць шырока растлумачаны ў масах рабочых.

У той-жа сувязі варта закрануць пытанне аб недапушчальнасці нявыплаты прэмій па тарыфнай згодзе за перавыкананне плана. А такія факты ёсць і іх вямала (Асінторф, «Новая Беларусь» і інш.).

Яшчэ і яшчэ раз трэба падкрэсліць важнасць пытання аб культурных і бытавых умовах тарфянікаў. Парыхаў тут яшчэ шмат. Вось на заводзе Грэбнёнэва — у бараках бруд, выбіты вокны, простыні не мяняліся больш месяца. Кіраўнікі завода «Чырвоная Бала русь», у навізе на хуткае сканчэнне работ у другім пасёлку наогул не сабраюцца мяняць паспелыя бялізны, забяспечваць матрасамі і т. д. Такія агітныя адносінны да людзей патрабуна выпальваць калёным жалезам.

Тарфяная прамысловасць знаходзіцца ў палазе аткажных работ. Абавязак кожнага кіраўніцтва завода, пэнтральных органаў торфпрамысловасці, усёй масы тарфянікаў правесці гэтыя работы па большэвіцку, завяршыць здабычу, высушыць і заштабеляваць торф. Імя краіне анал вышэйшай якасці і боюпрыпасаў.

11 жніўня

На ранішнім пасяджэнні, якое адбылася пад старшынствам тав. Тораса, першым выступіў тав. Ой Ян-сін (компартия Кітая), які ўказаўшы на поўнае банкруцтва ўнутранай і знешняй палітыкі гаміндапа, рысуе карціну вострапа нага тэрору, пры дапамозе якога кітайскі фашызм змагаецца з рэвалюцыйным рухам унутры краіны. Аднак, — гаворыць тав. Ой Ян-сін, — ніякі тэрор не ўтрымае нас, кітайскіх камуністаў, ад барацьбы за вываляненне краіны.

Тав. Мюлер (компартия Швейцарыі) гаворыць аб мерапрыемствах швейцарскай буржуазіі, якая спарыстоўвае розныя метады для наступлення на працоўных і імкнецца ліквідаваць усе астаткі дэмакратыі. Ва ўмовах Швейцарыі гэта палітыка буржуазіі ставіць на карту незалежнасць краіны, што падкрэсліваецца цеснай сувязю часткі швейцарскай буржуазіі з Германіяй.

Тав. Рэно Жан (компартия Францыі) гаворыць аб важнасці работы камуністычнай партыі ў ёсцы: поспех у барацьбе з фашызмам залежыць ад таго, ці зможам мы прадухіліць праціўленне фашызму ў ёсцы, — гаворыць тав. Рэно Жан. Тав. Рэно Жан у заключэнне фармулюе праграму патрабаванняў сялянскага народнага фронту.

Тав. Петкоў (компартия Грцыі) дае карціну барацьбы камуністычнай партыі Грцыі ва ўмовах разгортвання рабочага руху, ва ўмовах росту фашызмскіх і манархічных тэндэнцый у асяродку буржуазіі. Задача грэчаскай партыі ў сучасны момант — агуртаванне народных мас з тым, каб перашкодзіць спробам буржуазіі зрабіць фашызма-манархіцкі пераварот.

Пасля тав. Петкова выступілі Ван Тан (Індокітай), Браўдэр (ЗША), Мора (комсаюм Аргентыны) і Мерры (Ірландыя).

Дзеньнік вячэрняга пасяджэння 11 жніўня

На вячэрнім пасяджэнні, якое адбылася пад старшынствам тав. Браўдэра, выступалі таварышы Білетт (компартия Аўстрыі), Зварысто (компартия Іспаніі), Штэйні (компартия Германіі), Ван Юн (компартия Кітая), Райтэр (компартия Аўстрыі), Кейрэс (компартия Партугаліі), Зндрыус (компартия Новай Зеландыі), Рывас (компартия Венесуэлы).

Выступленнем тав. Рываса скончыліся спрэчкі па дакладу тав. Дзімітрава, які цягнуліся 8 дзён. Усяго ў спрэчках па пытанню аб фашызме і барацьбе супроць фашызма выступілі 76 дэлегатаў кангрэса.

Заўтра пасяджэння кангрэса не будзе. Заключнае слова тав. Дзімітрава — 13 жніўня. (БЕЛТА).

Пасля Оксбрэскай рэвалюцыі тав. Таўстуха працаваў на цэлым радзе адказных участкаў партыйнай і савецкай работы. Пад кіраўніцтвам тав. Сталіна ён ажыццяў-

Выступленнем тав. Рываса скончыліся спрэчкі па дакладу тав. Дзімітрава, які цягнуліся 8 дзён. Усяго ў спрэчках па пытанню аб фашызме і барацьбе супроць фашызма выступілі 76 дэлегатаў кангрэса.

Заўтра пасяджэння кангрэса не будзе. Заключнае слова тав. Дзімітрава — 13 жніўня. (БЕЛТА).

Пасля Оксбрэскай рэвалюцыі тав. Таўстуха працаваў на цэлым радзе адказных участкаў партыйнай і савецкай работы. Пад кіраўніцтвам тав. Сталіна ён ажыццяў-

Пасля Оксбрэскай рэвалюцыі тав. Таўстуха працаваў на цэлым радзе адказных участкаў партыйнай і савецкай работы. Пад кіраўніцтвам тав. Сталіна ён ажыццяў-

Урна з прахам уставаўляецца перад маўзалеам. На левае крыло яго падмаюцца таварышы Кагановіч, Калінін, Чубар, Андрэў, Ежоў, Хрушчоў, Стэцін, Шкіратаў, Кулькоў, Унішліхт і інш.

Жалобны мітынг адкрыўся тав. Унішліхт. Першае слова ад імя Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) і Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта Саюза ССР прадстаўляецца тав. Стэцінаму. Ва ўрачыстым маўрэчэнні застыла плошча і громка гучыць шрамова тав. Стэціна пра нябожчыка большэвіка, выпрабаванага дзённа Івана Паўлавіча Таўстухі.

— Ён рос і загартоўваўся ў барацьбе з юнацкіх год. Ужо 20-гадовым юнаком ён быў арыштован, аддан пад суд і саслан на пасяленне. Затым у эміграцыі ўступіў у большэвіцкую партыю, і з таго часу ўсё яго жыццё неразрыўна звязана з барацьбой за справу рабочага класа.

Пасля Оксбрэскай рэвалюцыі тав. Таўстуха працаваў на цэлым радзе адказных участкаў партыйнай і савецкай работы. Пад кіраўніцтвам тав. Сталіна ён ажыццяў-

НОВЫ УСЕСАЮЗНЫ РЕКОРД ВЫСОТНАГА ПАЛЭТУ НА САМАЛЁЦЕ

МАСКВА, 11 жніўня. (БЕЛТА). 11 жніўня лётчык В. Бусеў зрабіў чарговы прэіравачны вышыны палёт на самалёце і дасягнуў вышыні 11.080 метраў. Такім чы-

нам, тав. Бусеў пабіў усеасаюзна рэкорд вышынага палёту на самалёце, устаноўлены ў 1932 годзе лётчытам Паповым, які падняўся тады на вышыню 9.960 метраў.

Ал МК і МК ВКП(б) выступіў тав. Кулькоў. Ён падкрэслівае заслугі нябожчыка ў барацьбе з усімі ахіленнямі ад леныскай гміі партыі. Маскоўскія большэвікі сцілюць сваё сэрца пад прахам І. П. Таўстухі.

Тав. Унішліхт абвінавчвае мітынг закрытым. Члены палітбюро і ўрада сходаць з трыбуны маўрэча. Да крэмлёўскай сцяны ўруну насупць тт. Кагановіч, Калінін, Чубар, Андрэў, Ежоў, Хрушчоў, Стэцін, Шкіратаў, Акулаў, Адарацін.

У Крэмлёўскай сцяне прыгатава на ішпа. Перад ёю спыняецца жалобная шрапсія. Тав. Л. М. Кагановіч бяра ўрун з пастамента і ўставаўляе яе ў ішпы. У 5 г. 25 м. печара урна замуруваецца. Жалобны марш змяняецца ўрачыстымі гукамі «Інтэрнацыянала». Прыміць развіталы салот. (БЕЛТА).

ІТАЛА-АБІСІНСКІ КАНФЛІКТ

ДЗЭРТЫРСТВА ІТАЛЬЯНСКІХ САЛДАТ

ЛОНДАН, 10 жніўня. (БЕЛТА) Агенцтва Рэйтэр паведамляе з Афін аб ліхаманкавай дзейнасці італьянскіх улад на астравах Родос і Лерос. Паводле слоў агенцтва, Родос ператворан у вялікую шпітальную базу, куды накіроўваюць усіх захварэўшых салдат з Усходняй Афрыкі.

Як паведамляе Рэйтэр з Берна (Швейцарыя), цыркуліруюць чуткі аб прыбыцці вялікай колькасці італьянскіх дзэртэраў у гарады, размешчаныя ўздоўж граніцы з Італіяй.

ПАЕЗДНА ПРАДСТАУНІКА АБІСІНІІ У ЯПОНІЮ

ЛОНДАН, 10 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляюць з Адис-Абебы (сталіца Абісініі), прадстаўнік абісінскага ўрада Даба Біру выехаў у Японію для перагавораў аб закупцы вялікай колькасці вагонаў і боюпрыпасаў.

Баі кітайскай Чырвонай арміі з нанкінскімі войскамі

ТОКІЮ, 11 жніўня. (БЕЛТА). Як паведамляе «Сімбун рэяго», атрад кітайскай Чырвонай арміі ў 1.000 чалавек 8 жніўня нечакана ўварваўся ў раён Дае, на паўднёвы ўсход ад Ханькоу, і заняў адну з вё-

Дэманстрацыя пратэсту ў Шэрбургу

ПАРЫЖ, 10 жніўня. (БЕЛТА). Рабочыя арсенала ў Шэрбургу пасля правядзення забастоўкі салідарнасці з рабочымі Брэста і Тулона прыступілі ўчора да работы. Па сканчэнні работы, рабочыя арганізавалі дэманстрацыю, у якой прынялі ўдзел дзяржаўныя служачыя і чыгуначнікі. На дэманстрацыі прысутнічала 8 тысяч чалавек.

ПАВОДКА У ЯПОНІІ

ТОКІЮ, 11 жніўня. (БЕЛТА). У выніку вядзеньня вялікіх міўняў у паўночным і паўднёва-ўсходнім раёнах Японіі — паводка. У Осака заліта больш 40 тыс. дамоў. Уздоўж чыгункі Осака — Кобе заліта 20 тысяч дамоў, зне-

Раскол сялянскай партыі „Стронніцтва людое“

ВАРШАВА, 10 жніўня. (БЕЛТА). Газеты публікуюць заяву, падпісаную 15 віднымі дзеячамі сялянскай партыі «Стронніцтва людое». Яны лічаць рашэнне апышчэння г'езда гэтай партыі аб байкоце надыходзячых выбараў у сейм палітычнай памылкай і залічваюць аб сваім рашэнні выйсці з партыі і ўдзельнічаць у выбарах у якасці «незалежнай групы». Заяву падпісалі: старшыня партыі Маліноўскі, старшыня сеймавай групы сялянскай партыі Руг, былы дэпутат і сенатар Ваціцкі, Смола і іншыя.

Усе яны належаць да былой групы «Вызваленне», якая ў 1930 годзе злілася з групай «Пяст» і групай «Стронніцтва хлопске» ў адну партыю «Стронніцтва людое».

Раскол сялянскай партыі, які сведчыць аб частковым поспеху намаганняў урадавага блока, ажыццяўлена каментуецца апазіцыйнымі газетамі.

VII КАНГРЭС КОМУНІСТЫЧНАГА ІНТЭРНАЦЫЯНАЛА

СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ тав. Г. ДЗІМІТРАВА

ЗА АДЗІНУЮ РЭВОЛЮЦЫЙНУЮ ПРОЛЕТАРСКУЮ ПАРТЫЮ У АУСТРЫІ

Прамова тав. КОПЛЕНГА
(компартыя Аўстрыі)

Вялікая класавая бітва, якая разыгралася ў лютым 1934 года, узброеныя баі 12—14 жніўня карэным чынам змянілі твар Аўстрыі і аўстрыйскага рабочага класа. Лютаўскія баі завяршыліся ваенным паражэннем змагаючыхся рабочых. Але сваёй галоўнай мэтай — сапраўднага разгрому рабочага руху — фашызм не дабіўся.

Безупынна ўзрастаючае супраціўленне рашаючых слаёў пролетарыята фашызму не дае фашысцкай сістэме магчымасці стабілізавацца. Супярэчнасці паміж імперыялістычнымі дзяржавамі ў барацьбе за Аўстрыю раскалолі аўстрыйскую буржуазію на два лагера і тым самым садзейнічалі аслабленню аўстрыйскага фашызма.

Рэфармізм у лютаўскія дні быў нанесен у Аўстрыі цяжкі ўдар. Цяпер ён не мае моцнай арганізацыі. Яго ідэалогія класавая супраціўленне адкідае шырокімі рабочымі масамі. Тым не менш, было-б памылкай думаць, што рэфармізм у Аўстрыі ўжо не мае ніякага ўплыву.

Рэвалюцыйныя соцыялісты сталі на глыбе адзінага фронту і прызнаюць дыктатуру пролетарыята. Яны адхіляюць спробы нагаднення з рэфармізмам. Але ў той жа час яны ўсё яшчэ не парвалі з II Інтэрнацыяналам.

У барацьбе за ажыццяўленне пролетарскага адзінага фронту і заваяванне соцыял-дэмакратычных рабочых наша партыя дасягнула несумненна, значных поспехаў.

Партыя ператварылася з маленкай у буйную, маючы ў сучасны момант масавы ўплыў, партыю. Самым рашаючым палітычным рэзультатам адзінага фронту ў Аўстрыі з'яўляецца факт, што адзіны фронт зрабіў немагчымым для фашызма стварэнне масавага фашызму ўнутры рабочага класа.

Рашаючым і важнейшым пытаннем адзінага фронту ў Аўстрыі з'яўляецца пытанне аб адзінастве да рэвалюцыйных соцыялістаў. Адзіны фронт у яго цяперашняй форме з'яўляецца толькі этапам на шляху да арганізацыйнага адзінаства. Уся палітычная абстаноўка ў Аўстрыі патрабуе аб'яднання рэвалюцыйных соцыялістаў з кампартыяй, а існуючыя

будуўніцтва соцыялізма ў Савецкім Саюзе, пад уражаннем адзінага фронту ва Францыі, падзей у Аўстрыі ён абвясціў сабе прыхільнікам дыктатуры пролетарыята, праўда, яшчэ не ў яе гістарычна-праверанай форме, форме саветаў. Ён прызнае гістарычную перамогу і соцыялістычны характар Савецкага Саюза. Ён прызнае рашаючую ролю Савецкага Саюза ў барацьбе за абарону ўсёагульнага міру. Ён — прыхільнік адзінага фронту. Мы хочам аднесціся сур'ёзна да гэтых заяў Отто Баўэра і таму мы пытаемся ў яго: які-ж сэнс мае ў гэтай сувязі яго заява аб «павароце направа» Савецкага Саюза і Комуністычнага Інтэрнацыянала?

Комуністычны Інтэрнацыянал паварочваецца да шырокіх рабочых мас да рэвалюцыйнаўзброеных соцыял-дэмакратычных рабочых, да ўсіх слаёў працоўных, якія гатовы змагацца супраць фашызма і імперыялістычнай вайны, для таго, каб дапамагчы масам стаць моцнымі і спелымі для надыходзячых рашаючых баёў і забяспечыць перамогу пролетарскай рэвалюцыі. Отто Баўэр досыць разумны, каб зразумець гэта. Ён мог-бы наскорыць прапэс рэвалюцыянізавацца і аб'яднацца рабочага класа, калі зробіць адпаведныя вывады са сваіх дэкларацый і не ізаліруе сябе ад мас.

Мы думаем, што існуе магчымасць на аснове пролетарскага адзінага фронту стварыць шырокі народны рух за аднаўленне свабоды для працоўных, за абарону міру, за незалежнасць аўстрыйскага народу. Але пакуль што ёсць толькі элементы такога руху, яны яшчэ не прынялі ясных абрысаў.

Першай і важнейшай прадпосылкай і асновай згуртавання шырокіх народных мас Аўстрыі супраць вайны і фашызма з'яўляецца ўмацаванне пролетарскага адзінага фронту, актывізацыя былых соцыял-дэмакратычных рабочых, якія стаць яшчэ ў баку, пры дапамозе свабодных профсаюзаў, аб'яднанне з рэвалюцыйнымі соцыялістамі.

Народны фронт у Аўстрыі ператворыцца ў гэтых умовах у фронт барацьбы за свабоду і мір, за незалежнасць Аўстрыі супраць імпэрыялістычнага фашызма і ўсёагульнага міру.

Прамова тав. МЕКІНЕНА (компартыя Фінляндыі)

Калі прыход фашызма да ўлады ў Германіі ўстрыжыў рабочы клас Еўропы, адкрыў мільёнам вочы на ўсю гнуснасць фашысцкага тэрарыстычнага рэжыму, то актыўнае ўзброенае супраціўленне фашызму ў Аўстрыі і ў Іспаніі ажыцвіла і натхніла рабочыя масы ў астатніх краінах.

Разгарнуць масавыя баі нам удалося толькі дзякуючы палітыцы адзінага фронту. На першых парах адзінаства дзейна ў ажыццяўлялася на глыбе барацьбы за штодзёныя эканамічныя інтарэсы рабочага класа. У тых выпадках, калі стачкі ўзначальваліся стачкамам у складзе комуністаў і соцыял-дэмакратаў, рабочыя на ўласныя вопыце пераконваліся, што шляхам сумеснай барацьбы можна і ва ўмовах крызіса дабіцца паліпшэння свайго становішча. Прыклад некалькіх з поспехам праведзеных стачак уцягуў і другія атрады рабочых. Стачачны рух шырока разгарнуўся.

Дасягнуць такіх рэзультатаў удалося толькі дзякуючы правільнай палітыцы адзінага фронту ў профсаюзах. У 1933 г. наша партыя паставіла, каб усе комуністы і рэвалюцыйныя рабочыя ўступілі ў стварэння соцыял-дэмакратыі профсаюзы. Былі ліквідаваны дробныя нелегальныя профгрупы. Мы адмовіліся ад стварэння асобных, замкнутых груп рэвалюцыйнай профпазіцыі. Мы сталі вербаваць рабочых у існуючыя профсаюзы. Мы ператварылі апазіцыю ў левы крыло профруху.

Вы бачыце, таварышы, што мы ў Фінляндыі прыступілі ўжо да ажыццяўлення таго павароту, аб якім гаворыцца ў дакладзе тав. Дзімітравы і ў тэзісах. І на падставе ўласнага вопыту мы можам сказаць, што гэта верны курс.

Наша партыя яшчэ недастаткова зрабіла ў гэтай галіне. Арганізацыя палітычных выступленняў адзіным фронтам супраць вайны і фашызма знаходзіцца яшчэ ў пачатковай стадыі.

Неабходна асабліва падкрэсліць усю важнасць барацьбы супраць імпэрыялізма, асабліва ў краінах, мяжуючых з СССР. Нацыянальны гнёт, перажыты гэтымі народамі ў часе царызма, пакінуў у іх горкія ўспаміны. Гэтыя ўспаміны буржуазія прабуе скарыстаць для раздзялення варожасці да СССР і да комуністаў. Мы павінны растлумачыць масам, што комуністы зусім не з'яўляюцца нігілістамі ў нацыянальным пытанні. Мы, комуністы, адзіныя, хто сапраўды змагаецца за незалежнасць Фінляндыі, у прыватнасці, за яе незалежнасць ад англійскіх і германскіх імперыялістаў, якім фінская буржуазія па чарзе прадавала нашу краіну. Мы, фінскія комуністы, адстойваем інтарэсы народу, сымамі якога мы з'яўляемся ў барацьбе супраць капіталістычных прыгнятальнікаў. І калі лапуаскія банды прэтэндуюць на ролю праэмікаў паўстанцкіх традыцый сялянскай вайны ў Фінляндыі, то гэта нечуваная, бязмезная нагласць.

Барацьбу замучаных панамі сялянскіх правадыроў Ілаа і Поут прадаўжаюць не прыцямі і агенты банкараў, генералаў, фабрыкантаў і памешчыкаў. Сучасны Ілаа, галавы якога патрабуюць каты, гэта не фашыст Касола, а наш тав. Антыкайнен. (Апладысменты).

У Фінляндыі ўзрастаюць не толькі сілы фашызма, мацнее і воля да супраціўлення яму. Рабочы клас зноў аказвае адпор настуленню капітала. Ужо адбываюцца масавыя сходы адзінага фронту барацьбы супраць фашызма. Першыя крокі да стварэння народнага фронту зроблены.

Компартыя Фінляндыі зробіць усё, каб аб'яднаць і падняць найшырэйшыя масы на барацьбу супраць фашызма, вайны і наступлення капітала. (Дуўгія апладысменты).

Прамова тав. ГЕРТНЕРА (компартыя Германіі)

Тав. Дзімітраў у сваім дакладзе, надраязна спыніўшыся на нашай профсаюзнай тартыцы, з усёй ка-

Л ё н

Яд да поле, на зямлю
Прышла раніца вясны,
Я пасейла ў радзіу
Жывы зёрна ільняных.

Неба сёння цягло,
Цёплы дожджык царушыў,
У думках радасна было,
Вялікі песьні ад душы.

Ой, лянок, лянок мой чысты,
Валакністы, залацісты!

Як расці стаў, як падрос,
Як лісткі ўзняў да гары,
Лён палюла з ранніх рос
Да вясняных зары.

Сэрца ныла, бы з нуды,
Вы сама была не ўся,
Спадабала я тады
Брыгадзіра Міхася.

Ой, лянок, лянок мой чысты,
Валакністы, залацісты!

Як адрыў ды як падзеў
Лён галоўні на сабе,
Быў не торш, як у людзей,
Мела шчасце я ў сябе.

Рваць ішла ято ў снапы,
Цела песьні аб вясне,
Брыгадзір лічыў кашы,
Час ад часу мортаў мне.

Ой, лянок, лянок мой чысты,
Валакністы, залацісты!

Як ішла лён абіваць,
Пац нагамі цёраю жывіт,
Нібы семя арфаваць,
За мной следам брыгадзір.

А мой працік лясь ды лясь
Па гліняным на таку,
Пальшоў бліжэй Міхася,
Мне паглаў за стан руку.

Ой, лянок, лянок мой чысты,
Валакністы, залацісты!

А як слава я лянок
На зялёным на луку,
Лэе палаўся Міхасёк,
Цалавала на бягу.

Сэрцу лёганька было,
Цёлы свет — вясёлы рай,
Хоць і вясень, а святло
Так і лясца праз край.

Ой, лянок, лянок мой чысты,
Валакністы, залацісты!

Змяла ў мяльніцы я лён,
Атрапала лён трэпсэм,
Засяпіў, як пудны сон,
Лён паўночным валаком.

Промень ясны загуляў
Па страсе і на сцяне...
Хату порую стаўляў
Брыгадзір мой для мяне.

Ой, лянок, лянок мой чысты,
Валакністы, залацісты!

ЯНКА КУПАЛА.

У Соўнарком Саюза ССР

АБ ПАЛІПШЭННІ РАБОТЫ СВІНАГАДОУЧЫХ СОУГАСАУ СІСТЭМЫ НАРКАМАТА СОУГАСАУ

Совет Народных Камісараў Саюза ССР прыняў рашэнне аб паліпшэнні работы свінагадоўчых соўгасаў сістэмы Наркамата соўгасаў, становішча якіх Соўнарком Саюза прызнаў зусім незадавальняючым.

Аспоўнымі прычынамі дрэннага становішча свінасоўгасаў з'яўляюцца: паларытывыя адносіны да вытворчасці ўласных кармоў, у асаблівасці бульбы, корнеплодаў і кармавых траў, бегаспадарчаскарыстанне адпускаемых дзяржавай канцэнтраваных кармоў, дрэнная арганізацыя працы і ўраўнілаўка ў аплатах свінароў.

Соўнарком Саюза ССР абавязаў Наркамат соўгасаў, выхадзіроў свінагадоўчых прэстаў і соўгасаў прыняць рашучыя меры да змяншэння падзелу парасят і дарослых свіней, паліпшэння адгорму свіней і забяспечэнню поўнага выканання ўстаноўленага плана мяса-адатчы і выхаднога пагалоўя.

У якасці аднаго з важнейшых мерапрыемстваў, стымулюючых паліпшэнне работы свінасоўгасаў, Соўнарком Саюза ССР прызнаў неабходным увесці ў свінасоўгасах аплату працы свінароў на аснове індывідуальнай адзельшчыны. За работу па ўтрыманню і догляду за свінаматкамі свінар першай катэгорыі павінен атрымліваць у месяц 4 рублі з галавы, а свінар другой катэгорыі — 3 рублі з галавы.

За кожны апарос свінар атрымлівае 6 рублёў у тым выпадку, калі ён абслугоўваў апарасіўную свінаматку не менш паўтара месяца да апаросу, і 3 рублі, калі ён абслугоўваў апарасіўную свінаматку менш паўтара месяца.

За вырошчванне парасят ад двухмесячнага ўзросту, сярэдняй вагой не менш 10 кг., свінар атрымлівае за першыя 6 парасят ад кожнага апаросу па 60 кап, з галавы, за сёмае парасе — 1 р. 50 кап., за восьмае — 2 р. 60 кап. і за кожнае парасе звыш 8 — па 5 рублёў.

Аплата павышаецца ў залежнасці ад пароды свіней і вырошчваемых парасят.

Свінар адгормачнай брыгады атрымлівае за кожны прэціер прыбаўкі вагі 8 рублёў. Пры перавыкананні плана прыбаўкі вагі свінар атрымлівае: за перавыкананне плана прыбаўкі вагі на 1 прэціер — 10 рублёў, за перавыкананне плана прыбаўкі вагі на 2 прэціеры па 12 рублёў за кожны звышпланавы прэціер прыбаўкі вагі, пры перавыкананні плана прыбаўкі вагі на 3 прэціеры і больш — па 15 рублёў за кожны звышпланавы прэціер прыбаўкі вагі.

Аплата таго, свінароў выдзецца прэція па 5 рублёў за кожны прэціер канцэнтраваных кармоў, які ён з'эканоміў супраць зацверджаных норм пры ўмове выканання плана адгорму.

Заработная плата брыгадзіроў матачных і адгормачных брыгад устанаўляецца ў палутарным размеры супраць сярэдняй фактычнай зароботнай платы свінароў адзельных брыгад.

Далей Соўнарком Саюза ССР устанавіў, што за кожны прэціер мяса, аданы свінасоўгасам аншці плана, загатоўчым органам выдаюць дапамогу свінасоўгасу прэцію — надбаўту ў размеры розніцы паміж канвенцыйнай і дзяржаўнай загатоўчай цаной.

Наркамату соўгасаў далучыў арганізаваць у пачатку 1936 года пры ВНУ і тэхнікумах Наркамата соўгасаў трохмесячныя курсы па павышэнню кваліфікацыі дзяржатароў свінасоўгасаў і 6-месячныя курсы па павышэнню кваліфікацыі кіраўнікоў свінагадоўчых ферм з такім разлікам, каб у 1936 годзе праз гэтыя курсы былі павышаны не менш 100 дзяржатароў свінасоўгасаў і 600 кіраўнікоў свінагадоўчых ферм.

(БЕЛТА).

ВУЧОНЫЯ БССР НА МІЖНАРОДНЫХ КАНГРЭСАХ

Рад савецкіх вучоных БССР атрымалі запрашэнні прыняць удзел у надыходзячых міжнародных вучоных кангрэсах. У даныя жніўня выязджае ў Будапешт (Венгрыя) для ўдзелу ў работах 9 міжнароднага кангрэса венералагаў малады беларускі вучоны-комуніст прафесар Прэкалчун. Ён зробіць на кангрэсе тры даклады.

Прафесар Беларускага медыцынскага інстытута Іргер прыме ўдзел у міжнародным кангрэсе па пералічаным крыві, які склікаецца ў сакавіку вясона ў Рыме (Італія). Прафесар Іргер выступіць з дакладам на тэму «Уплыў тэмпературы на стан сываратак і на дансерырэацую кроў».

даний фронт зробіть неможливим для фашизму створення масової бази «внутрішньої роботи» класу.

Рашаючим і важливим питанням адзінага фронту ў Аўстрыі з'яўляецца пытанне аб адносінах да рэволюцыйных соньялістаў. Адзіны фронт у яго пярэпашнай форме з'яўляецца толькі этапам на шляху да арганізацыйнага адзінства. Уся палітычная абстаноўка ў Аўстрыі патрабуе аб'яднання рэволюцыйных соньялістаў з кампартыяй, а існуючы ў Аўстрыі палітычныя прапашыя аблягчаюць гэты аб'яднанне.

Мы — за арганізацыйнае аб'яднанне на аснове марксізма-ленінізма. Тав. Дзімітраў у сваім дакладзе ўказаў на ўмовы такога аб'яднання.

Я хату скажаць некалькі слоў аб Отто Баўэру. Отто Баўэр за апошні час у некаторых пытаннях, несумненна, наблізіўся да пазіцыі камунізма. Пад уражаннем

шпрыхіх народных мас супроць вайны і фашызму з'яўляецца ўмацаванне пралетарскага адзінага фронту, актывізацыя былых соньял-дэмакратычных рабочых, якія стааць яшчэ ў баку, пры наяўнасці свабодных профсаюзаў, аб'яднанне з рэволюцыйнымі соньялістамі.

Народны фронт у Аўстрыі пярэпашна ў гэтых умовах у фронт барацьбы за свабоду і мір, за незалежнасць Аўстрыі супроць гітлераўскага фашызма і ў асабліваці гітлераўскіх аднамысленікаў у лагеры аўстрыйскага фашызма.

Пасля жотаўскіх баёў 1934 года наша партыя прыняла на сябе адказнасць за дзе аўстрыйскага рабочага класа. Мы зробім усё, каб адбіць класовага ворага на аўстрыйскім участку фронту і ператварыць краіну ў аплот свабоды і міру.

адзіным фронтам супроць вайны і фашызма знаходзіцца яшчэ ў пачатковай стадыі.

Прамова тав. ГЕРТНЕРА (компартия Германіі)

Тав. Дзімітраў у сваім дакладзе падрабязна спыніўшыся на нашай профсаюзнай тактыцы, з усёй катэгарычнасцю падкрэсліў, што толькі той камуніст і рэволюцыйны рабочы выконвае свой пралетарскі доўг, які з'яўляецца членам масавага профсаюза, працуе ў фашысцкіх арганізацыях і ўнутры гэтых арганізацый дзейнічае ў інтарэсах аднаўлення свабоды профсаюзаў, у інтарэсах арганізацыйна барацьбы мас. Мы правільна паступілі, калі пры нападзенні фашыстаў на профсаюзы 2 мая 1930 г. высунулі лозунг прашыдзейнасці ўніфікацыі ў «працоўным фронце». Адносіны за работы ў фашысцкіх профсаюзах былі ў нашай партыі ва многа раз больш варожыя, чым раней у адносінах да работы ў рэфармісцкіх профсаюзах. Толькі ў ліпені 1934 г. Цэнтральны камітэт высунуў лозунг аднаўлення свабодных профсаюзаў. Але гэтым яшчэ не быў расчышчаны шлях для развіцця руху за свабодны профсаюз. Толькі ў пачатку 1935 г. партыя, нарэшце, перайшла да ліквідацыі рэволюцыйнай прапаганды, захаванне якой у новай абстаноўцы пасля таго, як профсаюзы былі разбураны, стала тормазам для нашай масавай работы. Толькі тады быў расчышчаны шлях для стварэння сапраўдных свабодных профсаюзаў, якія члены былых свабодных профсаюзаў разглядалі як свае ўласныя арганізацыі.

У барацьбе супроць сектанцкіх перашкодаў у партыі, у барацьбе за заваяванне давер'я рабочых соньял-дэмакратаў і членаў свабодных профсаюзаў партыя выпрацавала сваю дыярацыйную правільную масавую палітыку.

Увесь набыты нам вопыт паказвае, што сапраўдныя групы свабодных профсаюзаў могуць быць пабудаваны толькі шляхам усталявання адзінага фронту і, апроч таго, толькі ў тым выпадку, калі пры гэтым забяспечваецца найвышэйшая ўнутрысаюзнае дэмакратыя. Праілюструю на прыкладзе, як гэта адбываецца ў сапраўднасці.

У адным з гарадоў захада Германіі мясцовы партыйны камітэт устанавіў сувязь з двума кіруючымі работнікамі соньял-дэмакратамі, былымі профсаюзнамі функцыяне-

рамі. Яны казалі нашым таварышам: «У рудніках і на металазаводах нашы і вашы таварышы працуюць сумесна на збору грошай для падтрымання падтрыманых і іх блізкіх. Нашы актывісты той думкі, што мы павінны дзейнічаць сумесна таксама і ў другіх пытаннях заводскага жыцця». І вось такім чынам, выходзячы з рэгулярнай уплаты пэўнага ўзносу для падтрымання палітычных знявольных, было заключана пагадненне ў маштабе данай акругі аб правадзенні выбараў «давераных асоб» і аб аднаўленні свабодных профсаюзаў. Гэтыя функцыянеры свабодных профсаюзаў віталі нашу тактыку па аднаўленню свабодных профсаюзаў, але не зусім давяралі нам. Калі было ўмоўлена выпусціць сумесна адозву да выбараў «давераных асоб», прысвечаную адначасова пытанню аб аднаўленні свабодных профсаюзаў, яны казалі: «Напер вы, зразумела, зноў станеце правадзіць у гэтай адозве сваю партыйную лінію», і яны былі здзіўлены і абрадаваны, калі дачы таварышы заявілі: «Не, вы — старыя прафработнікі, складзіце самі праект адозвы».

Чым мацней звязваюцца нашы таварышы з масамі, з рабочымі, арганізаванымі ў «працоўным фронце», чым больш пастой яны займаюць у якасці «давераных», казначыяў і іншых службовых асоб «працоўнага фронту» і т. п., тым лягчэй яны здольны маскаваць трудную нелегальную работу партыі і свабодных профсаюзаў.

Мы ўзмоцнена працуем над аднаўленнем свабодных профсаюзаў. Мы выступаем за профсаюзнае адзінства, за адзіны профсаюз у кожнай галіне прамысловасці. Вось чаму пры заключэнні пагадненняў з соньял-дэмакратычнымі пізавымі кіраўнікамі, а таксама пры падпісанні пактаў адзінага фронту, мы ў першую чаргу прапануем сумеснае стварэнне адзінага свабоднага профсаюза на базе профсаюзнай дэмакратыі.

Мы дзёрда ўключены, што заклік да адзінага фронту, з якім тав. Дзімітраў ад імя нашага гістарычнага кангрэса звярнуўся да рэволюцыйных рабочых ўсяго свету, хутчэй рушыць наперад таксама і нашу профсаюзнаю работу. (Апладысменты).

Засяніў, як пуды сон, Лён шаўковым балахонам, Промень ясны загуляў Па страсе і на сцяне... Хату новую стаўляў Брыгадзір мой для мяне.

Ой, ляпок, ляпок мой чысты, Балакністы, залацісты!

ЯНКА КУПАЛА.

КАДРЫ РАШАЮЦЬ ПОСПЕХ РАБОТЫ ТРАНСПАРТА ПАДРЫХТОУКАЙ ПАРАВОЗЫ Пад паязды

Што я магу сказаць аб прамовах таварыша **СТАЛІНА** на прыёме чыгуначнікаў у Крэмллі? Дзівосная, мудрая прамова. Яго клопаты аб людзях, яго ацанка ганаровай ролі чыгуначнікаў натхняе кожнага работніка транспарта. А як правільна паставіў ён пытанне аб дысцыпліне, аб самакрытыцы! Гэтыя сапраўдныя рычкі ўздыму работы яшчэ слаба дзейнічаюць на транспарце.

Транспарту аддаюць велізарную ўвагу ўся партыя, сам дэвалдыр. Апублікаваная пастанова ЦВК СССР аб узаагараджанні 56 чыгуначнікаў — яшчэ зноў падвярджэнне гэтай увагі. Ці могуць пался гэты чыгуначнікі прадаўжаць дрэнна працаваць? Не, не могуць. Увага да нас абавязвае ўсіх, пачынаючы ад «валікіх» і канчаючы «мадымі» работнікамі, працаваць на «выдатна».

Для мяне асабіста, як і для кожнага чыгуначніка, прамова таварыша **СТАЛІНА** і прамова нашага наркома тав. **КАГАНОВІЧА** з'яўляюцца прапрамай работы. Я і разам са сваёй зменай заключыў сондагавор са зменай Сярмяжкі. Мы абавязаліся своечасова падаваць паравозы пад паязды, прычым падаваць **здаровыя** паравозы, дакладна правадзіць іх перад адпраўкай і пасля звароту з паездкі, не дапускаць ні аднаго выпадку цечы дымагарных труб па віне эміпіроўшчыкаў і інш. Дадаткова я асабіста абавязаліся правадзіць у змене масавую работу, — чытаць газеты і кнігі, а таксама падрыхтаваць чорнаробага Кульбіскага ў качагары. Гэтыя абавязанствы я ўжо выконваю. Думаю, што праз месяц Кульбіцкі паедзе з паездам.

Тав. **СТАЛІН** сказаў, што за падяшэнне работы чыгуначнікі заслугоўваюць пахвалы. Мяне засмучае тое, што наша дэпо не мае права на гэту пахвалу. Яно прадуе зусім дрэнна. Аварыйнасць расце. Ремонт усё пагаршаецца. А ў чым справа? Слабая дысцыпліна, няма належнай самакрытыкі, дрэнна паставіўся масавая работа.

Рад савецкіх вучоных ВССР атрымалі запланаванні прычыць удзелу ў надыходзічых міжнародных навуковых кангрэсах. У далейшы жыццёныя выязды ў Будапешт (Венгрыя) для ўдзелу ў работах 9 міжнароднага кангрэса генералаў малады беларускі вучоны-камуніст прафесар **Пранячу**. Ён зробіць на кангрэсе тры даклады.

Прафесар Беларускага метэамаста Іштуту Іргер прыме ўдзел у міжнародным кангрэсе па пераважна хрыні, які склікаецца ў сярэдзіне верасня ў Рыме (Італія). Прафесар Іргер выступіць у дакладам на тэму «Уплыў тэмпературы на стан сыварата і на калоефінавую кроў».

Прамова тав. ЗАПАТОЦКАГА (компартия Чэхаславакіі)

Таварышы, я спынюся толькі на адным пункце даклада тав. Дзімітрава — на пытанні аб профсаюзнам адзінстве. У Чэхаславакіі профсаюзы рух расколат на цэлы рад арганізацый па палітычнаму і нацыянальнаму прызнаку і ёсць адносна магутныя чырвоныя профсаюзы. Пытанне аб'яднання профсаюзаў надзвычай важнае.

Чырвоныя профсаюзы ўзніклі пасля вайны, як класавы профсаюзы рух, у барацьбе супроць рэфармісцкай палітыкі. Ёй іменна рабочы клас абавязан сваім цяперашнім становішчам: галечай і прыгнечаннем.

Вызваліўшыся ад апартуністычнай групы Гайса, чырвоныя профсаюзы сталі арганізатарамі і кіраўнікамі цалага раду эканамічных баёў. Але чырвоныя профсаюзы мала ўвагі аддаюць сваёй галоўнай задачы — барацьбе за профсаюзнае адзінства.

Неабходнасць профсаюзнага адзінства дыктуецца ўзмацненнем наступлення капіталістаў на жыццёвы ўзровень пралетарыята і ўзрастаючай небяспечнай фашысцкай пасягальнасці на права рабочых і на ўсе пралетарскія профсаюзы, не выключачы і рэфармісцкіх. У нямецкіх раёнах пасля перамогі, атрымаўшы на выбарах фашысцкім «айчынным фронтам», на прадыметвах разгортваецца тэрор, пакіраваны супроць усіх профсаюзных актывістаў. Нямецкія фабрыканты адмаўляюцца весці перагаворы з профсаюзамі, усе пытанні заробтнай платы і ўмоў працы вырашаюцца ў парадку загаду верху. «Айчыны фронт» ужо ладысменты

рыхтуецца стварыць свае фашысцкія профсаюзы. Аналагічная небяспечка пагражае профсаюзам і ў чэшскіх раёнах.

Фашысцкая рэакцыя збірае сілы для грандыёзнага наступлення на дэмакратычныя права народа. Фашысты пагаварваюць ужо аб тым, што час накончыць са свабоднымі рабочымі профсаюзамі, час абдзяржавіць профсаюзы і т. д.

Для нас, камуністаў, профсаюзнае адзінства — не манеўр, а сапраўдная мэта. Нам нельга ў барацьбе за профсаюзнае адзінства механічна абмяжоўвацца патрабаваннем склікання аб'яднаўчага кангрэса. Пры існуючай у нас распыленасці профсаюзнага руху няма патрэбы чакаць усёгальнага аб'яднаўчага кангрэса, неабходна прыступіць да аб'яднання цэлых рэфармісцкіх профсаюзаў і іх частак з чырвонымі профсаюзамі.

Для гэтага неабходна стварыць сетку органаў адзінага фронту, камітэтаў адзінства, профсаюжных картэляў, баювых кааліцый, юнацкіх камісій, камітэтаў дзеяння беспрацоўных і т. п.

Мы, камуністы Чэхаславакіі, вельмі добра разумеем значэнне барацьбы за профсаюзнае адзінства ў рамках агульнай барацьбы за вызваленне пралетарыята. Мы звараваемся да ўсіх рабочых і членаў профсаюзаў, да ўсіх профсаюжных актывістаў з заклікам усваяваць гістарычнае значэнне цяперашняй абстаноўкі і аддаць сабе адчет у тым, што найвышэйшая мэта — адбіць наступленне капітала. (Апладысменты)

КАНГРЕС ТРАНСПАРТА ПАДРЫХТОУКАЙ КВАЛІФІКАВАНЫХ ЧЫГУНАЧНІКАУ АДКАЗВАЮЦЬ ПРАВАДЫРУ

ОРША. Прапрацоўка выступленняў таварыша **СТАЛІНА** і тав. **КАГАНОВІЧА** на прыёме чыгуначнікаў у Крэмллі выклікала новую хвалу рывторчага энтузіязму ў чыгуначнікаў аршанскага вузла.

Галоўны кандуктар аршанскага рэзерву тав. **Гарбачоў**, які працуе на чыгуныцы 26 год, падаў заяву аб уступленні ў саюгувачыя і абавязаліся да гадавіны Окцябра падрыхтаваць старшым кандуктарам тав. **Своінага**, які зараз працуе малодшым кандуктарам. Старшы кандуктар **Курьмаў** заявіў, што ён астаецца працаваць на чыгуныцы да канца свайго жыцця.

Узнагароджаны значком ударніка сталіноўскага закліку кандуктар **Куцэра**, які за дзесяці год свайго работы не меў ні аднаго адарэння і дысцыплінарнага спагнання, таксама абавязаліся вывучыць аднаго малодшага кандуктара на старшага. Многія старшыя кандуктары ўзялі пад асабісты нагляд работу малодшых кандуктараў, інструментуюць пры паездцы на паяздах і інш.

Падаў заяву аб уступленні ў саюгувачыя старшы стралачнік станцыі **Круцікі** тав. **Хадасевіч**, які прадуе на чыгуныцы 30 год. Тав. **Хадасевіч** па сваёй ініцыятыве прапашыў усе стралкі на пчабенцы, што дае вялікую карысць: стралкі лепш захоўваюцца, не так забруджваюцца, даўжэй ляжаць шпалы. Зараз вопыт тав. **Хадасевіча** пахоплен усімі станцыямі не толькі аршанскага адзялення, але і дарогі; заканаваецца пракладка стралак на пчабенцы на станцыях **Допель**, **Чапнікі**, **Бурбіна**, **Барысаў**.

Прамовы тт. **СТАЛІНА** і **КАГАНОВІЧА** патрабуюць большай ажынасці ад усіх работнікаў транспарта. Гэтага, відаць, яшчэ не зразумелі кіраўнікі нашага дэпо.

А. І. ДОСІН.

Дзяжурны Менскага дэпо, узнагароджаны ордэнам Леніна.

(БЕ-ТА)

ТАЙМНІЧАЕ ЗНІКНЕННЕ

Пісьмо настаўніка

Зараз самы гарачы час рамонту школ і падрыхтоўкі да новага навучальнага года. Між тым дырэктары школ і настаўнікі Брагінскага раёна не маюць куды звярнуцца для вырашэння таго ці іншага пытання.

Загадчык адзела асветы кудысьці паехаў, а на сваё месца пакінуў прадаваць памесніка тав. Нікіценка, які прапрацаваў 10 дзён і кінуў работу, не перадаўшы нават спраў.

Сакратар райана тав. Лазорнік пайшоў у адпачынак. Словам, — раённым аддзел народнай асветы пакінулі на замку.

У раёне зрываецца падрыхтоўка да новага навучальнага года. І гэта нікога не турбуе.

КЛАПКОУ.

АДДЗЕЛ АХОВЫ ЗДАРОУЯ ЗМЯСЦІЛІ У КАРЫДОРЫ

Пісьмо заст. аддзела аховы здароўя

Я прачую ў якасці загадчыка буда-кашаляўскага аддзела аховы здароўя з верасня мінулага года. За гэты кароткі час мой апарат перасялілі 6 разоў, а ў сёмы раз зусім выкінулі ў карыдор райвыканкома.

Зараз усё машеры і нават грашовыя справы валяюцца ў карыдорах.

Зварачалася я да намесніка старшын райвыканкома Шупэйкі і ў райком КП(б)Б, каб склалі людскія фамовы для работы, але ніхто мне ў гэтым не дапамог.

АКУЛАВА.

НА ПРАВАХ ПАСЫНКА

Пісьмо служачага

У саўгасе «Дарасевічы», Петрышоўскага раёна, арганізавалі дзіцячы сад і яслі. На гэтыя дзіцячыя і ўстававы Ласкавіцкі сельсовет па ўстававым каштарысу павінен штомесячна адпусіць 671 руб.; дырэктары-ж саўгаса павіна адлічыць 0,25 проц. ад агульнай сумы заробковай платы. Апрача таго, саўгас абавязваўся абсталяваць і прывесці ў парадак памяшканне.

Адзак сельсовет і дырэктары не аддаюць належнай увагі гэтым умовам. Старшыня сельсовета Дворокі за два месяцы выдаў усяго 600 руб.

Памяшканне дзіцячага саду і ясляў не абсталявана. Немае кухні.

ВЯСЁЛАЕ ЖЫЦЦЁ У САСНОВЫМ БАРЫ

Яшчэ далёку чуваць звонкія галасы і задэрысты смех маладых жыхароў сасновага бору, што стаіць на ўсходнім гор. Калінкавічы. А праз некаторы час вы бачыце іх саміх. Вясёлыя і жыццерадныя, здаровыя і загарэлыя яны гуляюць на чыстым паветры. Да іх паслуг сонца, вада, валебольная пляцоўка, спартыўны гарадок, бегавыя дарожкі, кракет, гарадкі...

Вясёлы гам дзетвары злучаюцца з шумам дрэў і не змаўкае аж да 10 гадзін вечара, калі па сігналу гарніста дзеці класуцца спаць. Тады ў сасновым бары наступае цішыня. Здаецца перастаюць шумець і столетнія сосны.

Душа радуецца, глядзячы на вясёлае жыццё маладых жыхароў сасновага лесу. Усе яны — дзеці рабочых, служачых, калгаснікаў — з'ехаліся ў піонерскі лагер на адпачынак з усіх куткоў Мазырскага раёна.


Жыццё дзетвары ў лагера тав добра і весела арганізавана, што ніхто тут аб дому не сумуе.

У лагера свае музыканты, пяўцы, танцоры, свае артысты і мастакі. Амаль кожны дзень ля кастра або ў ланіскім кутку дзеці праводзяць вечары самадзейнасці. Запрашаюцца ў лагер на вечары старыя большавікі і былыя чырвоныя партызаны расказваюць дзецям пра мінулае цяжкае, цёмнае і галоднае жыццё, пра барацьбу бацькоў за перабудову свету, за новае жыццё.

Добра цяча жыццё піонерскага лагера. І таму няма нічога дзіўнага, калі ў кнізе заўвагі і пажалаванняў наведвальнікаў лагера можна прачытаць такія запісы:

«Мы, група старых рабочых ударнікаў завода «Чырвоны Окцябр», наведалі піонер-лагер і знайшлі, што ў ім усё пастаўлена ўзорна. Нашы дзеці добра адпачываюць, вельмі ўдзячна, атрымліваюць добрую закалку. У гутарках з дзецьмі мы пераканаліся, што яны вельмі задаволены лагерам жыццём. Нашы сэрцы радуюцца, калі мы бачым, што на месцы, дзе калісьці маглі адпачываць толькі капіталісты — зараз адпачываюць нашы дзеці. Мы дзіўніліся, што працуючы ўдарна на заводзе, тым самым даем яшчэ большую магчымасць узнімаць матэрыяльны і культурны ўзровень наш і нашых дзяцей. Мы абяцаем прадаваць яшчэ лепш на карысць нашых дзяцей, на карысць нашай сацыялістычнай радзімы.

Група рабочых: Шапіра, Голад, Зальзіна, Рэлік, Зарэцкая, Рубінштэйн».



Вось ужо тры гады, як калгас «Чырвоная Зароў», Росна-Сялецкага сельсовета, Аршанскага раёна, пры маладзёбе карыстаецца дэрмавай цягавой сілай. Стары калгаснік, 73-гадовы дзед Разанскі Змітра пабудоваў на ручаі Адроўка плаціну, паставіў вадзяное калесо, прыладзіў трансмісію і вадзяной сілай калгас малочніц, рэжа кармы і зялёную масу на сілас. Зараз будуюцца песапілка і будзе пастаўлена дынама, якое даць калгасу дэрмавае электрычнае святло. Дзед Змітра за сваю працоўную працаваў прэміраван. НА ЗДЫМКУ: вадзяны «рухавік» калгаса. Побач стаіць калгасны рацыяналізатар — дзед Змітра Разанскі. Фото А. МІКУЦНАГА.

ХЛЕБАЗДАТЧЫКІ ШУКАЮТ ПРЫЁМШЧЫКА

КЛІЧАЎ. (Спец. нар. «Звязды»). Калгасы раёна пачалі здачу хлеба дзяржаве. Кожны дзень на прыёмны пункт станцыі Несята в'язуць калгаснікі паўночкія вазы хлеба.

Хлеб осыпаецца ў новым складзе, які пабудаван сёлета. Да скла-да зроблены добрыя пад'езды.

З першага погляду нібы ўсё добра. Калгасы знаюць хлеб, а прыёмшчыкі яго прымаюць. Але яшчэ далёка не ўсё так добра. У першыя дні здачы выявілася рад істотных недахопаў, якія яшчэ не ліквідаваны і паўтараюцца зараз.

3-га жніўня калгаснікі прывезлі на пункт здаваць хлеб. Амаль увесь дзень яны шукалі стаўскага прыёмшчыка Койшыша. Койшыш павінуў склаці і пашоў п'яветваваць, 8 жніўня яго зусім не было на складзе.

На пункце яшчэ да гэтага часу няма памяшкання для касы. Касію

Бялян ходзіць з партфелем па вуліцы, а за ім чарадой здатчыкі, каб атрымаць разлік. Зусім дрэнна арганізавана абслугоўванне здатчыкаў. У крамах няма абсалютна ніякіх тавараў. Калі здатчык захоча піць, ён нідзе не знойдзе вады. У ларках няма нават квасу.

Старшыня райспажыўсаюза Юлікін толькі зараз адумаўся даць парад на махорку, мыла і іншыя прадукты.

Яшчэ горш працуе прыёмны пункт на раз'ездзе Мілое. Сюды прывозяць адаваць хлеб калгаснікі і аднаасобнікі трох раёнаў — Блічаўскага, Кіраўскага і Бялыніцкага. Не глядзячы на гэта, пры пункце адеўнічае нават дарок. Пад'езды да пункта зусім дрэнныя.

Наогул на гэты пункт ніхто з раённых арганізацый ніколі не заглядае. А. ЛОСЬ.

ПЕРАДАВЫЯ КАЛГАСЫ ПОУКАСЦЮ РАЗЛІЧЫЛІСЯ З ДЗЯРЖАВАЙ

ЛОЕЎ. План хлебапаставак на гэты сёлета першым у рэспубліцы раёну выканан на 24 проц. Рац

буйнейшых калгасаў Лоюбінчыны да тэрмінова разлічыліся з дзяржа-

МАСАВЫ ПРЫЛІУ У КАЛГАСЫ

СВЯЦЛАВІЧЫ. Калгасы Сталбунскага сельсовета поўнасьцю высокакасна ўбрали азійныя пасевы за 4 дні. Разгортваецца масавая здача збожжа дзяржаве. Гэта спрыяе новаму прыліву ў калгасы. За апошнія дні ў калгас «Звязда» ўступіла 196 гаспадарак, у калгас «Ясная зорка» — 24 гаспадаркі.

К. ПРАСТАКОЎ.

ДАМАНАВІЧЫ. У сувязі з паспяховым правядзеннем уборкі нагледзецца масавы прыліў ва ўсе калгасы раёна. Найбольшы прыліў у калгасах Мартынаўскага сельсовета — 88 гаспадарак. Дінаўскага — 51 гаспадарка, Халмынскага — 30 гаспадарак.

В. БАНДАРЭНКА.

КАПАТКЕВІЧЫ. З пачатку ўборкі ўраджай ў калгасе імя Фрунзе, Піціцкага сельсовета, уступіла 42 гаспадаркі.

К. САМБУЦІ.

ЛОЕЎ. За апошнія дні ў калгасы раёна ўступіла больш 240 працоўных аднаасобнікаў. У калгас імя Сталіна, які першым у раёне разлічыўся з дзяржавай, уступіла 35 аднаасобных гаспадарак.

КАМАРЫН. Уборка ўраджай суправаджаецца новым прылівам у

Сумныя жарты

Налёт на кватэру

Землеўпарадкаўшчыка Падольскага камандыравалі на работу ў Рэчыцкі раён. Там ён павінен прабываць усё лета. У Бабруйску асталася жонка з дзецьмі.

Праз месяц работы ў Рэчыцы Падольскі засумаваў па сям'і. Але работа тэрміновая і адлучацца нельга. Таму ён паслаў пісьмо жонцы і запрасіў яе ў госці. Праз некалькі дзён сям'я ў поўным окладзе з'явілася ў Рэчыцу.

Радасць пчаслівых бацькі, маткі і дзяцей была кароткай. З Бабруйска прыйшла злавесная тэлеграма: «Прыязджай, хочучь заняць кватэру».

Устрымжваны бацька пабег па пошту, выклікаў к телефону прыяцеля Талкачова і вельмі прасіў:

— Нікога ў кватэру не пускай.

Праз пару дзён прыйшла ў Рэчыцу другая тэлеграма: «Кватэра занята тым Рэчы выкінуты».

Падольскі тэрмінова выяжджае ў Бабруйск. Адчыніўшы дзверы сваёй кватэры, Падольскі ўбачыў дзікі малюнак. Сталы, лоджкі, крэслы, уся хатняя маёмасць, як нікуды наварты хлам, звалены ў сырм калідоры. Паламанны рэчы пацярпелі, што тут адбывалася жорсткая свечка.

што пацвердзіў і пераможаны прыяцель Падольскага — Талкачоў. Тут-жа Падольскі даведаўся, што яго кватэра па ордэру горсовета занята нейкім Булькіным. Даведаўся і пра тое, што гэты самы Булькін меў свой уласны дом на 108 кв. метраў жылой плошчы і аблета прадаў яго за самадзійную цану. Даведаўся, што Булькін не мае пэўных заняткаў і чымсьці махлюе на базары.

Падольскі пашоў шукаць управы ў горсовет. Намеснік старшын горсовета тав. Эпштэйн, ён-жа загадчык горкамагаса, адказаў, што дапамагчы нікім не можа.

Пайшоў Падольскі да пракурора Сіманюскага. Гэты вартавы рэвалюцыйнай законнасці для адчыніў наладжыў рэвалюцыю: «Горсовету. Разглядаюць заяву Падольскага аб незаконным высяленні яго з кватэры».

Горсовет не разглядае. Пракурор мер не прымае. А землеўпарадкаўшчык усё ходзіць і ходзіць у пошуках дапамогі, спадзяючыся адваяваць сваю кватэру.

І дакуль ён будзе хадаць — невядома.

П. ЧЫКУН.

Дзве загвоздкі

Старшыня калгаса «Перамога» (Александрыйскі сельсовет, Шклоўскага раёна) т. Валетаў — дзельны старшыня. Але сікушы на словы. Скрыпны, нават сарамлівы. Таму мала-малюнае начальства сельсовета, райза, а то нават і з леспрамгаса імкнецца паказаць над Валетавым сваю ўладу, думаючы, што ўсеброўна ён не даць адпору. І гэта ім часамі ўдаецца. Нават здосныя парушэнні савецкіх законаў сходзяць беспанакарана.

Вось ужо другі год паміж калгасам «Перамога» і лесаўчасткам, шым кіруе нейкі Шышкароў, вадзецца ціхая вайна. Прычына яе ў наступным. Шышкароў здаў летась калгасу 12 гектараў лядаў на раскарчоўку. Умовы паставіў кабальны: за раскарчоўку лядаў атрымаць калгас карыстаецца паловай ворнай глебы, другой паловай карыстаецца лесаўчастак. На

Не дабіўся Валетаў ванца гэтай оумнай гісторыі, як на яго ўзвалілася новая бяда. У калгас прыехаў з раёна малады, заўважы адміністратар па прозвішчу Ярэнка. Сюды-туды крутнуўся па калгасу і астаў і ў старшынны оуковы загад, які мы падамо ў скарачаным выглядзе, захоўваючы арфаграфію:

«Раследуваў замечку пад загалавком за прапажку прападзён да адпачынаці. Встановілі, што факты падтвэрдыліся на брыгадыра першай брыгады Гаврылава (у сапраўднасці Гаварылава) аб тым, што ён ругаецца і прылісвае працэдурні жонцы... А талкава і старшыня сельсовета раследуваў і паставіўшы зніць Гаврылава з работы, но не знят... Прапаную ў аднаасобны тэрмін зніць і наведламіць райза. У выглядзе калі не будзе знят да нас будзіль тымі».

КРУШЭННЕ НА УЧАСТКУ КРЫЧАУ—ОРША

КРЫЧАУ, 11 жніўня. (Спец. нар. «Звязды»). 10 жніўня на ўчастку Крычаў—Орша здарылася крупнае таварнага пезда. Пезд, нагружаны вугалем, слядаваў з Дабоса ў Ленінград. На пераголе станцыі Пёмны лес сярэдні вагон састава сышоў з рэек. Разбіта 17 вагонаў, забіты тры чалавекі: галоўны кандуктар Кісялёў С. і змазчыкі Малахаў і Лаховіч. Цяжка ранены два змазчыкі Ясеенка і Асмалоўскі. Рух паяздоў быў спынен на гэтым участку на 20 гадзін. Страты вылічаюцца больш чым у 200.000 рублёў.

Як выявілася, крушэнне здарылася з прычыны злучынай надбайнасці начальніка дыстанцыі пці Канаваленна, які трымаў у агідным становішчы шляхі, ведаючы, што гэта нагарае бласпечнасці руху.

Калі з месца аварыі папрасілі дыстанцыю пці высласць дрэзіны, то аказалася, што яны няспраўныя. Толькі праз чатыры гадзіны пасля выкліку дрэзіна была адпраўлена са станцыі Крычаў.

Камплектаванне патрэбнымі інструментамі дапаможных паяздоў выключна агіднае. Не хапіла 150 лапат, патрэбных для ліквідацыі аварыі.

Медыцынская дапамога не была своєчасова аказана.

Урач Шапачнікаў адмовіўся рабіць перавязкі раненым. Факт выключны па сваёй агіднасці, пралівае святло па антысавецкі твар Шапачнікава, які, да рэчы, надаўна зрабіў нахабны антысавецкі выпад, праводзіў трагіцкую контррэвалюцыйную прапаганду.

Нельга абыйсці бяздушныя адкосіны Магілёўскага учкома. Ніхто да гэтага часу не наведваў у больніцы раненых.

С. РУБЕЖЫН.

Новы Дом сацыялістычнай культуры

ЖЫТКАВІЧЫ, 11 жніўня. (Кер. «Звязды»). У Ляхавіцкім сельсавеце пабудаван самы буйны ў Жыткавіцкім раёне дом, у якім змяшчаюцца сельсавет і Дом сацыялістычнай культуры.

Штодзённа ў клубе абіраецца шмат працоўных, асабліва калгаснай моладзі, якая тут весела прапюдыць час У чыталым адзі клубе ёсць розныя газеты, журналы і кнігі. У клубе ўстаноўлена рэліе.

ГОРДЫЯ СОКАЛЫ НАШАЙ КРАІНЫ

Сёння парашутнае свята

Сёння на менскім аэрадроме пілоты і парашутысты прадаманструюць перад п'яттысячнай масай працоўных сталіцы БССР свае дасягненні, сваю адвагу ў забаве павеатра.

У 17 гадзін дня пачатак масоўкі. У павеатра будзе пушчан рознакаляровы сферычны аэрастат. Над аэрадромам палвіцца звыно самалётаў. Інструктары-лётчыкі—Абаянц, Палляводаў, Абакумаў зробіць рознастайныя фігуры, перабудовы павеатры, петлі. Фігуры вышэйшага пілатажу: мёртвыя петлі, перавароты, штопар, пікіраванне накіжка начальнік лётнай часткі аэра клуба тав. Скорб.

Першы прыжок (прыцельны) з парашутам зробіць тав. Сераброўскі (ПС Асоавіяхіма). З вышыні 800 метраў будзе скаляціць у павеатраных прасторах парашутыст тав. Спюргіс. Запаяжны прыжок з вышыні 1700 метраў зробіць тав. Абаянц.

Першыя парашутысты аэраклуба Аргасева, Каліта, Патапаў будзь спускацца з парашутамі групай. За імі зробіць алвін за адным прыжкі Філіпаў, Глебаў, Ябрымаў, Садоўскі і Рэмзізаў.

Будуць дэманстраваць свае дасягненні і планерысты. Тры планеры падымуцца на 50 метраў. Яны зробіць развароты ў павеатры і пасадку.

ТАВ. СЛЯПНЁЎ ПРЫЛЯТАЕ У БАБРУЙСК

БАБРУЙСК, 11 жніўня. (Кер. «Звязды»). У дзень авіяцыі — 18 жніўня — бабруйскі аэраклуб імя Сляпнёва святкуе першую гадавіну свайго існавання. Клуб пачаў падрыхтоўку к гэтаму дню. Аэраклуб мае сваі самалёты.

17 жніўня для ўдзелу ў авіяцыйным свяце ў Бабруйск прылятае герой Савецкага Саюза тав. Сляпнёў, імя якога назван бабруйскі аэраклуб.

18 жніўня аэраклуб выпустыць 15 планерыстаў, якія аэраз заканчаюць школу. Да свята прыфучаюцца адкрытае новай школы планерыстаў на 120 чалавек. У гэты ж дзень будзь выпушчаны 10 маладых парашутыстаў, прайшоўшы курс пры аэраклубе.



Новыя парашутысты менскага аэраклуба імя Маланова, якія 10 жніўня рэолі свой першы прыжок. НА ЗДЫМКУ (злева направа): таварышы ЯБРЫКАЎ (Н-ская часць), ГЛЕБАЎ (інструктар фізкультуры), ФІЛІПАЎ (Н-ская часць) і САДОЎСКІ (інструктар фізкультуры). Фото КАПЛІНСКАГА.

ПАД ШАЎКОВЫМ КУПАЛАМ

Недалёка ад машыны, на зямлі, абытаю дажджамі і абарэтай цёплымі праменнямі сонца, ляжала група людзей, чый радасны смех і вясёлыя жарты разнесіліся па вялікаму прастору аэрадрома менскага аэраклуба імя Маланова. Праз некалькі мінут яны, крылатыя дэлегаты Савецкай Беларусі на ўсесаюзным свяце парашутызма ў Маскве, падымуцца на вышыню 600, 800, 1000 метраў, каб адтуль, з вышыні савецкага неба, прадаманстраваць сваю бязмежную адвагу, мужнасць і адданасць партыі і нашай мацеры-радыме, сваю гатоўнасць да абароны яе межцаў.

Аб чым гутараць парашутысты перад прыжком?

Пра палёт Лаванеўскага праз Паўночны полюс, пра дажджы, якія пералікаюць уборны ўраджаю, пра чыгуначны транспарт, што цвёрда і ўпэўнена атрымлівае перамогу за перамогай, пра мужнага рэвалюцыянера, непахіснага большавіка Дзімітравы, чый даклад на кангрэсе Комінтэрна выклікаў буру воплескаў і энтузіязма.

Шум прапелера і рокат матара спыяе нашу гутарку. Пілот Гладкі — капітан каманды парашутыстаў БССР на свяце ў Маск-

ве, плаўна набіраючы вышыню, падняў у неба парашутыста Казлоўскага. З кожнай мінутай самалёт змяняецца і змяняецца вась ён на сотую мінуту зусім знік за невялікай хмарай. Толькі ядзьце ў сінім небе чудзны рокат матара. Нарэшце, на вышыні 800 метраў, сшыніўся і гэты шум. Гладкі выключыў матар. Казлоўскі выходзіць на крыло. Вось ён рынуўся. Праходзіць секунда, другая, чацвёртая. Раптам у бязмежным сінім небе распласталася дзівоснай велічыні кветка распустіўшага парашута. Раскатываюцца па ўсе бакі, Казлоўскі ўпэўнена набліжаецца да зямлі і праз хвіліну ён рапартуе начальніку авіяцыі аб добрым зацэпным прыжкы і нармальным прызымленні.

Адзін за адным падымуцца на самалёце ўверх і прыгожым прыжком набліжаюцца да зямлі тав. Рабава — работніца віцебскай фабрыкі «КІМ», якая зрабіла ўжо 9 прыжкоў; т. Архірэў — начальнік вучэбна-страйковай часткі віцебскага аэраклуба, які мае ўжо 14 прыжкоў; тав. Жывеўскі — сакратар комсамольскага камітэта Менскай цэлаэлектрацэнтралі — выхаванец менскага аэраклуба.

— З вялікай рададо, — гаво-

рыць тав. Жывеўскі, — мы прымаем удзел ва ўсесаюзным свяце ў Маскве. Мы толькі першая застаўка вялікай грамады парашутыстаў, якая выходзіць у аэраклубах БССР у Менску, Віцебску, Оршы, Гомелі, Магілёве і інш. гарадах. Мужнасць, сіла, воля, Хладнакроўе. Дакладны разлік. Уменне арыентавацца ў любой складанай абстаноўцы. Кемлінасць. Спрытнасць. Фізічная вынослинасць. Усе гэтыя рысы прыгожага і бласроднага, захалляючага і дзівоснага выходзіць у нашым бадзёрым, жыццерадасным маладым пакаленні парашутызма, парашутны спорт, які ўсяго толькі за некалькі год свайго развіцця стаў у нашай шчаслівай, сонечнай краіне сацыялізма самым масавым, захалляючым і любімым відам спорту. Дзесяткі людзей авалодваюць на аэрадроме менскага аэраклуба тэхнікай пілатажу, парашутызма і планерызма.

У гэтым няма нічога дзіўнага. Каю, як не нашай моладзі, выхаванай і вышыванай вялікай ланінскай партыяй і мудрым правадыром народаў тав. Сталіным, горда парыць у небесах пад шаўковым купалам парашута.

Л. КАПЛАН.

Поспехі парашутыстаў БССР

Малая каманда парашутыстаў БССР якая ўдзельнічае на ўсесаюзных парашутных спаборніцтвах, дабілася значнага поспеха.

Капітан каманды т. Гладкі (менскі аэраклуб імя Маланова) зрабіў выдатны запаяжны прыжок на дакладнасць раскрыцця парашута. Тав. Гладкі меў задачу пасля аддзялення ад самалёта раскрыць парашут па забянанаму часу — праз 10 секунд. Ён выканаў задачу поўнасьцю і прызымаўся ў круг радыусам у 100 метраў. Гэта велікі дасягненне ўмова спаборніцтваў.

Малая парашутыстка — работніца віцебскай фабрыкі «КІМ» — Маруся Рабава таксама прызымлялася ў кругу радыусам 100 метраў. Яна на «добра» выканала задзяжны прыжок.

СЕРАБРОЎСКІ.

20 ПРЫЖКОЎ З ПАРАШУТАМ

ОРША, 11 жніўня. (ВЕЛТА). Аэраклуб разам з комсамольскай арганізацыяй Аршаншчыны разгарнуў падрыхтоўку да дня авіяцыі. На падпрыемствах і ў калгасах праводзіцца гутаркі аб дні авіяцыі. Па ініцыятыве комсамольскага аэраклуба «Чырвоны барашыт» і Ільіноўскага разгортваецца збор сродкаў на набыццё і ўстаноўку металічнай парашутнай вышні вышынёй у 48 метраў.

Распе запікаўленасць да парашутнага спорту сярод рабочай і калгаснай моладзі. 20 работніц гэтымі днямі зрабілі прыжкі з парашутамі.

ВІЦЕБСК, 11 жніўня. Пачалася падрыхтоўка да дня авіяцыі. На фабрыках «Сяч Індустрыялізацыя», «КІМ», на заводзе імя Кірава і іншых падпрыемствах арганізаваны курсы парашутыстаў. У дзень свята абодуцца выпускні планерыстаў на фанерным заводзе, на лесазавадзе, на фабрыцы «Профінтэр» і інш.

Папраўка

У артыкуле «Жулікі ў ролі апенкуоў» (гл. «Звязду» ад 11 жніўня) прадапошні абзац другой калонкі треба чытаць: «Пастанова СНБ БССР і ЦК КП(Ф)Б «Аб ліквідацыі беспрытульнасці і безграмадзянасці» і т. д.

ДАСЯГНЕННІ СТРАЛКОЎ БВА

«Звязда» паведамляе ў гэтым што на ўсесаюзных стралковых спаборніцтвах ад Беларускай ваеннай акругі высталі 25 стралкоў — пераможцаў па акругі спаборніцтвах.

Ужо ў першы дзень спаборніцтваў каманда БВА заняла пераможнае даўшы лепшыя вынікі. На першым месце па стралбе з ваеннашаў майстар БВА тав. Лаванеўскі. Клас меткасці праліў тав. Чарняк стралаў у супроцьвае.

Зараз у Маскву атрыманы рэультаты скончаныхся 10 жніўня спаборніцтваў. Каманда БВА для больш высокіх супроцьвамаў іх акруг паказалі вынікі. Асабліва значнымі таварышы: Гусоў, Лаванеўскі, Піневіцкі і Сімановіч.

19 удзельнікаў БВА ўзялі зборную каманду РСЧА і прымаюць удзел ва ўсесаюзных міжваенных спаборніцтвах.

СПАРТ-КІЯДА БЕЛАРУСІ ВАЙСКОВАЙ АКУРГІ

СМАЛЕНСК, 11 жніўня. (Кер. «Звязды»). На чорнай, шырокаўжэтанай паверхні шырокай калі для прыжкоў у вышыню, у борніваюць жанчыны. Іх рознакаляровымі майкамі, быццам ніякіх кветкамі, упрыгожаныя крані. Паляўляецца тройка. Выстаў стройшля Хромава, смутны Лаванеўскі і мускулістая Бандарына. Вышні 130 сантыметраў уяты, Лаванеўскі скаляціць ўверх, 184 сантыметраў.

Бандарынка шыльва вылучыла прыжкы і, нарэшце, дробным вышыншым кідаецца к планцы. Парыжанкай шаг раскыраецца. Штопек на пятку з пераходам на 100 м. 1. 80ш 134. Праз некалькі секунд тав. Пацова, бярэ гутарку на шыню, 134 сантыметры адмысла прадаўляе вышынёй для Пацова і для Бандарына. 135 уяты тав. Хромава — ён ўстаноўлеў рэкорд БВА на прыжках у вышыню.

Выключна прыгожа прабе ступенькі 110-метровага бар'ера бегу тав. Малеуха. Ён устаўлеў новы рэкорд БВА. Тав. Малеуха набіў мінутагодні рэкорд і на час 18,5 сек., не зблыўшы кі бар'ера. Сяпронцаў, лепшы метавырац БВА бег усюго 18,3 секунды але ім зблыў з бар'ера.

СМАЛЕНСК, 11 жніўня. (Кер. «Звязды»). Другі і трэці дзень спартовай спартакіяды дзень новых рэкордаў БВА і адна РСЧА. Тав. Сяпронцаў прабе ступенькі 110-метровага бар'ера бегу ў 17,18 сек.

Выключны дасягненні зававаў Фені Кліменко. З вышынёй 17 м яна наўхільна паказала рэультаты і аэраз паля РСЧА: яна кінула гранату на метры 17 сантыметраў.

Людзі.

Адпаведны рэдактар Н. СТЭПАН.

